




ГЕРОІ САВЕЦКАГА САЮЗА, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ ПРЫ ВЫЗВАЛЕННІ КАЛІНКАВІЦКАГА РАЁНА

**выканала вучаніца 7 «Б» класа,
Графава Паліна**



Данілаў Аляксей

Дзмітрыевіч

(17.03.1907 - 13.01.1944)



Данілаў А. Д. - удзельнік баёў на Данскім, Бранскім, Цэнтральным, 2-м Беларускім франтах.

А.Д. Данілаў вызнычыўся у верасні 1943 г. пры вызваленні Камарынскага раёна. Пры фарсіраванні Дняпра выратаваў з разбітай лодкі параненых байцоў. У баі за плацдарм знішчыў каля 50 гітлераўцаў.

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 15.01.1944.

1941-1945

Азёрын Алексей Мікалаевіч

(08.04.1924 - 13.01.1944)

Азёрын А. М. на фронце з жніўня
1943 г. Сяржант гвардыі,
камандзір аддзялення
аўтаматчыкаў 237-га
гвардзейскага палка 76-й
стралковай дывізіі 61-й арміі
А.М.Азёрын вызначыўся пры
вызваленні Чарнігаўскай вобл.
Загінуў 13.01.1944 г. Пры
вызваленні Калінкавіч.
Званне Героя Савецкага Саюза
прысвоена 15.01.1944.



Князеў Аляксей Арсенцьевіч

(09.05.1923 - 03.12.1943)

Князеў А. А. на фронце з 1941 г. - камандзір кулямётнага аддзялення 215-га палка 77-й стралковай дывізіі 61-й арсіі гвардыі. Сяржант А.А. Князеў вызначыўся пры вызваленні в. Вялікія Аўцюкі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

03.12.1943 г. у час контратакі, кулямётчыкі, пад яго камандай мужна змагаліся і не адступілі. Калі танк раздавіў кулямёт А.А. Князева, ён працягваў адбівацца гранатамі. Загінуў у гэтым баі.

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 02.03.1944 г.

1941-1945

Барысаў Міхаіл Сяменавіч

(21.01.1904 — 09.02.1944)

Барысаў М. С. у Чырвоннай Арміі з 1923 г. У 1926 г. закончыў Саратаўскае ваеннае вучылішча, у 1936 г. – ваенную акадэмію імя М.В. Фрунзе.

На фронце з 1941 г. Палкоўнік гвардыі, камандзір 212 –га палка 75-й гвардзейскай стралковай дывізіі М.С. Барысаў вызначыўся пры вызваленні Украіны і Беларусі. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 17.10.1943 г.



Брагонін Цярэнцій Іванавіч

(10.11.1909 - 21.01.1944)

Брагонін Ц. І. з ліпеня 1941 г. на
Заходнім, Данскім, Брагінскім,
Цэнтральным і Беларускім
франтах.

Ц.І.Брагонін вызначыўся у
верасні-кастрычніку 1943 г. пры
фарсіраванні Дняпра ў
Камарынскім раёне.

Званне Героя Савецкага Саюза
прысвоена 16.11.1943 г.



Ніканаў Андрэй Рыгоровіч

(19.08.1901 - 30.01.1944)

Ніканаў Андрэй Рыгоровіч у Чырвоннай арміі з 1919 г. У 1926 г. закончыў Уладзікаўказскую пяхотную школу, у 1938г. – Вышэйшыя маскоўскія камандныя курсы.

На фронце з ліпеня 1941 г. Камандзір 685-га палка 193-й стралковай дывізіі падпалкоўнік. А.Р.Ніканаў вызначыўся у баях пры вызваленні Лоеўскага раёна. Полк пад яго камандаванне 16.10.1943 г. фарсіраваў Днепр.

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 30.10.1943 г. Іменем героя газвана вуліца у Калінкавіч, вёска Рылавічы перайменавана у в.Ніканава.



Сураўцаў Барыс Мікалаевіч

(19.04.1902 - 27.04.1944)



Сураўцаў Барыс Мікалаевіч у 1939 г. закончыў настаўніцкі інстытут у г. Самаркандзе. На фронце з красавіка 1942 г. Камандзір аддзялення і асобнага сапёрнага батальёна 69-й дывізіі старшыня Б.М. Сураўцаў вызначыўся ў кастрычніку 1943 г. пры фарсіраванні Дняпра у Лоеўскім раёну. Пасля захопу першай траншэі немцаў на лодцы зрабіў яшчэ пяць рэйсаў, перавёз на правы бераг Дняпра стралковую роту.

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 30. 10.1943 г. Загінуў Б.М. Сураўцаў 27.04.1944 г.



Суркоў Пётр Мікалаевіч

(24.07.1915 - 12.01.1944)

Суркоў Пётр Мікалаевіч на фронце з 1942 г. Намеснік камандзіра батальёна 212-га палка 75-й гвардзейскай стралковай дывізіі старшы лейтэнант П.М.Суркоў вызначыўся пры вызваленні Украіны і Беларусі.

24.09.1943 г. група воінаў пад яго камандаваннем фарсіравала Дняпр каля Кіева, захапіла параход “Нікалаеў” і баржу з маёмасцю праціўніка, якія былі выкарыстаны для пераправы палка на правы бераг ракі. Званне Героя Свецкага Саюза прысвоена 17.10.1943 г.



Быкоўскі Міхаіл Іванавіч

(19.04.1919 – 27.01.1944)

Быкоўскі Міхаіл Іванавіч у 1937 г. закончыў Растоўскі аўтадарожны тэхнікум. У Чырвонай арміі з 1938 г., у 1940 г. закончыў Арджанікідзейскае пяхотнае вучылішча. На фронце з 1941 г. Камандзір батальёна 81-й стралковай дывізіі капітан М.І.

Быкоўскі вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра. У кастрычніку 1943 г. батальён пад яго камандаваннем пад моцным агнём пераправіўся цераз Днепр каля Лоева, авалодаў плацдармам і утрымліваў яго на працягу трох сутак, адбіў 19 контратак. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 15.01.1944 г.



Лысенка Аляксандр Акімавіч

(6.05.1920 – 8.01.1944)

Лысенка Аляксандр Акімавіч на фронце з чэрвеня 1941 г. Удзельнік баёў пад Сталінградам, на Курскай дузе, вызвалення Украіны, Беларусі.

Намеснік камандзіра стралковага батальёна 321-га палка 15-й стралковай дывізіі старшы лейтэнант.

А.А.Лысенка вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра у Камарынскім раёне. Батальён пад яго камандаваннем першым фарсіраваў раку, захапіў плацдарм і на працягу дня адбіў дзевяць контратак. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 15.01.1944 г. Загінуў А.А.Лысенка 12.01.1944 г.



Агафонаў Аляксей Сяргеевіч

(24.02.1911 – 22.11.1943)

Агафонаў Аляксей Сяргеевіч
на фронце з 1942 г.

Сяржант гвардыі
А.С.Агафонаў вызначыўся у
час пераправы праз р.Днепр
каля г. Камарын.

24.09.1943 г. пад моцным
агнём падабраўся да ракі,
пераплыў яе, разведаў месцы
для пераправы, падходы да
ракі і даставіў камандаванню
падрабязныя звесткі.



Самсонова Зінаїда Алесандраўна

(04.10.1924 - 27.01.1944)

У кастрычніку 1942 г. добраахвотна
пайшла у Чырвонную Армію.

Саніструктар 667-га палка 218-й
стралковай дывізіі старшы сяржант
З.А. Самсонова вызначылася ў верасні
1943 г. пры вызваленні Чаркаскай
вобласці ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў. Пад агнём на падручных
сродках адна з першых фарсіравала

Днепр, вынесла з поля бою і
пераправіла на левы бераг ракі 30
параненых байцоў. Званне Героя
Савецкага Саюза прысвоена
03.06.1944 г. Яе імем названа вуліца
у Азарычах.




Лазуценка Аляксей Андрэявіч

(29.02. 1924 – 28.01. 1944)



Лазуценка Аляксей Андрэявіч да вайны працаваў у мясцовым калгасе, у чэрвені 1942 г. быў прызваны ў Чырвоную Армію. 3 лютага 1943 г. – на фронце, баец асобнай разведроты 218-й стралковай дывізіі. Вызначыўся 24.09.1943 г. пры фарсіраванні р. Днепр у раёне г. Канева Чаркаскай вобласці. Разам з групай разведчыкаў яфрэйтар А. Лазуценка удзельнічаў у захопе плацдарма. Героя Савецкага Саюза прысвоена 03.06.1944 г.



A collage of various images related to the Great Patriotic War. At the top, there are portraits of several individuals: a soldier in a grey uniform, a young boy in a military uniform, a sailor in a blue uniform, a woman in a military uniform, a man in a blue military uniform with many medals, and another man in a brown military uniform. To the left, there are images of soldiers in action, including one running with a rifle and another crouching. To the right, there are images of a woman in a military uniform and a group of people, including a man in a military uniform. At the bottom, there are images of soldiers in action, including one running with a rifle and another crouching. In the center, there is a portrait of a man in a suit and glasses. The background is a textured, light-colored surface.

Спасылка на карту:

<https://drive.google.com/open?id=1wsuKAM5Kqm8e8JVxzTi7UEVsy1Helr1m&usp=sharing>